



# ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

## СА «ЗВЯЗДОЙ» — У НОВЫМ ГОДЗЕ!

Працягваецца падпіска на II квартал 2008 года. Падпісныя цэны на газету «Звязда» (у рублях)			
Індэкс	на 1 месяц	на 3 месяцы	на 6 месяцаў
63850 (індыўідуальны)	8800	26400	52800
63145 (індыўідуальныя льготны для пенсіянераў, ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны)	8300	24900	49800
63858 (ведамасны)	14000	42000	84000
63239 (ведамасныя льготны для ўстаноў міністэрстваў культуры, адукацыі і аховы здароўя)	12800	38400	76800

## Узмацняецца барацьба з нелегальным абаротам нафтавага вадкага паліва

Адпаведныя меры ўстаноўлены Дэкрэтам Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі № 4 ад 18 сакавіка, якім унесены дапаўненні і змяненні ў Дэкрэт ад 12 ліпеня 2005 г. № 9 «Аб дадатковых мерах па барацьбе з незаконным абарачэннем нафтавага вадкага паліва ў Рэспубліцы Беларусь».

Дакумент накіраваны таксама на забеспячэнне празрыстасці аперацый з нафтапрадуктамі, якія праводзяцца суб'ектамі прадпрыемальніцкай дзейнасці, і стварэнне больш спрыяльнай умоў для ўвозу ў рэспубліку нафтавага вадкага паліва чыгуначным і трубаправодным транспартам. Разлікі пры аптовым гандлі нафтавым вадкім палівам на падставе двухбаковых дагавораў будучы ахвочыя трымаць праз рахуны ўдзельнікаў зделак.

Забараняюцца здзелкі ўстаноў патрабавання, пераваду доўгу, мены, здзелкі, якія прадугледжваюць аплата паліва праз выданы або перададзены каштоўнай паперы, адступнога, спынення абавязальнасці залікам і наважыш, перадачы маёмасных правоў, а таксама здзелкі, якія прадугледжваюць выкананне на карысць адчуваючага паліва боку работ, аказанне яму паслуг. Такія патрабаванні не будуць распаўсюджвацца на разлікі за нафтавае вадкае паліва, пры якіх хоць бы адным бокам здзелкі з'яўляецца сельскагаспадарчая арганізацыя або юрыдычная асоба, да якой у выніку рэарганізацыі, набывацца (бязвыплатнай перадачы) прадпрыемства як маёмаснага комплексу перайшлі правы і абавязкі стратных сельскагаспадарчых арганізацый, і гэтыя арганізацыя або асоба набываюць паліва для ўласнага спажывання.

Дэкрэт уступае ў сілу праз тры месяцы пасля яго афіцыйнага апублікавання, за выключэннем яго асобных пунктаў, з'яўляюцца часовамі і прадстаўляюцца на разгляд Нацыянальнага сходу Беларусі.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

## Ва ўрадзе

# ГРОШЫ, ЯКІЯ ПАВІННЫ ДАЙСЦІ ПА АДРАСЕ

Сёлета ў ходзе рэалізацыі Дзяржаўнай праграмы па пераадоленні катастрофы на Чарнобыльскай АЭС на 2006—2010 гады па-ранейшаму будучы прыводзіцца выплата льгот і кампенсацый насельніцтву, якое пацярпела ў выніку аварыі на атамнай электрастанцыі. Уключаны сюды і сродкі на адраўненне і бясплатнае харчаванне навучэнцаў. Акрамя таго, праграмай запланаваны і шэраг іншых мерапрыемстваў. Аб іх напярэдадні ішла гаворка на пасяджэнні Прэзідыума Савета Міністраў. Таксама Прэзідыум Саўміна, які прайшоў пад старшынствам прэм'ер-міністра Сяргея Сідорскага, разглядае ў крыніцы і аб'ёмы фінансавання праграмы.

Кіраўнік урада, гаворачы аб сродках, якія выдзяляюцца з бюджэту, засяродзіў увагу на тым, што ўсе яны павінны дакладна размяркоўвацца менавіта па тых напрамках праграм, якія павінны аказаць найбольшую дапамогу. Акрамя таго, ён асабліва падкрэсліў, што «грошы павінны дайсці да кожнага чалавека, якому дадзены льготы».

Як упушчаны міністр па надзвычайных сітуацыях Энівер Барыў, выкананне ў гэтым годзе запланаваных мерапрыемстваў дазволіць забяспечыць сацыяльнаму абарону людзей, якія пацярпелі ад выбуху на Чарнобыльскай АЭС. Усёго на гэтыя мэты прадугледжана накіраваць амаль 366 мільярд рублёў, з іх на бясплатнае харчаванне навучэнцаў — каля 95 мільярд, на адраўненне — 101 мільярд рублёў.

Устаноўлены ўрадам заданні на 2007 год былі прафінансаваны і выкананы ў поўным аб'ёме. Так з дапамогай выдзеленых на капітальнае будаўніцтва сродкаў пабудавана 98 аб'ектаў, у тым ліку 196 кватэр для льготнай катэгорыі грамадзян, больш за тысячу жылых дамоў былі падключаны да сетак прыроднага газу. На рэалізацыю закона аб сацыяльнай абароне пацярпелых накіравалі 407 мільярд рублёў, што складала 64 працэнты ад агульных затрат на рэалізацыю праграмы.

Дакладаючы аб пераспектывах і перспектывах праблемных іх вытворчасці нарматыўна чыстай прадукцыі гаспадарства Гомельскай і Магілёўскай абласцей, міністр адзначыў, што ў 28 з іх раёнаў ўжо завершана. Прычым не толькі значна зніжана вытворчасць з павышаным утрыманнем радыёнуклідаў, але забяспечана і рэнтабельнасць ва ўсіх згаданых гаспадарствах.

## Ёсць меркаванне

# ТАЛОНЧЫК ДА ўРАЧА — НЕ ПАНАЦЭЯ...

...аднак рэгуляваць плыні пацыентаў без талоннай сістэмы немагчыма

Любая чарга з'яўляецца зонай высокай напружанасці. А чарга ў паліклініцы — тым больш, таму што чаканне — гэта зусім даўгі стрэс, адсюль раздражняльнасць і злоснасць на ўсіх: на медыкаў і іншых хворыя, якія маюць права ісці па-за чаргой, ці заходзячы ў кабінет «на хвілінку», каб задаць пытанне або штосці падпісаць, але застаюцца там надоўга, адцягваючы ўвагу ўрача на сябе. Усе імячкі трапіць да «вузла» спецыяліста, прычым трапіць неадкладна. І нават талонная сістэма не пазбавіць паліклініку чаргаў. Наколькі сумяшчальныя медыцына і чаргі? Што больш важна: даступнасць ці якасць медыцынскага дапамогі? І ці ўзаемазвязаныя яны паміж сабой? Аб усім гэтым мы разважаем сёння з галоўным урачом 12-й сталічнай паліклінікі Вячаславам ГРАНЬКОВЫМ.

— Вячаслаў Іванавіч, вы калясціць з трыбуны з'яўдае тэрапеўтаў? Скажыце крылатую фразу: «Колькі тэрма мець здароўя, каб трапіць да ўрача? Сёння і па забяспечанасці насельніцтва ўрачэбнай дапамогай, і па колькасці наведванняў паліклінік Беларусь займае лідзёрства пазіцыі ў свеце. Але колькасць чамусьці не пераходзіць у якасць, і беларусы па-ранейшаму не могуць пахваліцца добрым здароўем...

— Па-першае, паводле меркавання экспертаў Сувереннай арганізацыі аховы здароўя, ад медыцыны здароўя чалавека залежыць толькі на 10 працэнтаў, на 50 працэнтаў яно залежыць ад яго ладу жыцця, на 20 працэнтаў — ад стану навакольнага асяроддзя і яшчэ на 20 працэнтаў — ад

ISSN 1990 - 763X	0 8 0 5 3 >
9 771 990 763 008	

## Ёсць нагода

# УСІМ ВЫЙСЦІ СА ЗМРОКУ! Паміж святлом і цемрай — «нічыя»

20 сакавіка па астранамічным календары наступае дзень вясновага раўнадзенства, і з гэтага часу да канца вясення светлы час сутак будзе даўжэйшым за цёмны. Візуальна дзень будзе паступова павялічвацца, а зусім хутка адбудзецца і пераход гадзінніка на летні час — на гадзінку наперад. ЯК БЕЛАРУСЬ ВЫКАРЫСТАЮЦЬ «ДАДАТКОВЫЯ» СВЕТЛЫЯ ГАДЗІНЫ? ЦІ УПЛЫВАЕ УВОГУЛЕ ГЭТА ПАДЗЕЯ НА ПАУСЯДЗЕННАЕ ЖЫЦЦЕ?



Фота: Аляксандр КІШЧУК

**Марат КЛІМАЎ, кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічных спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі:**

— Шчыра кажучы, нека асабліва пераходу на летні час я не адчуваю — хіба што ў першыя дні зрушвае час абеду, бо чалавек прыстаюваецца да пэўнага рэжыму. А тое, што трэба ўставаць на гадзінку раней — гэта нават карысна, тым больш, што я «жаўрук». Павялічаныя светлавы дзень будуць выкарыстоўваць для працы над справамі ад археалагічных раскопак, карэй, працаваць яшчэ больш і больш.

**Галіна АСМАЛОўСКАЯ, менаджар па турызме:**

— Я ўвогуле больш любіла кароткія дні і раннія вечары, каб ствараецца атмасфера пэўнай інтымнасці, утульнасці, і перамовы з людзьмі — як дзелавыя, так і сяброўскія — ідуць у спакойным, даверлівым тоне. Магчыма, гэта з-за таго, што я «сава». Так што ад павелічэння светлага дня, а тым больш ад неабходнасці рана працягнуць я першы тыдзень заўжды пакутуе. А потым — нічога, зноў уваходжу ў працоўны рытм, і ніякія гадзіны ў сутках, светлыя або цёмныя, мне не лішня. (Смяецца.)

**Андрэй СКАРЫНКІН, паэт:**

— Я заўжды радуся святлу, бо сама нарадзіўся ў снежні, амаль што ў самы цёмны дзень года, і недахоп светлых гадзін у сутках вельмі адчуваю. Да таго ж, на нас усіх аказвае негатыўны ўплыў змрочнае «лонданскае» надвор'е, і мо-

**Марта СКАВІНСКАЯ, тэлеведучая спартыўных навін на «СТБ»:**

— Зразумела, я заўважаю павелічэнне светлага дня. Раней пачынаецца раніца, а значыць, ёсць магчымасць зрабіць больш свайх спраў. Хоць надвор'е цяпер не надта радуе цёплым, але ўжо адчуваецца вясна, бо ўсе толькі і гавораць аб ёй і адпачынку. З павелічэннем светлага дня становіцца псіхалагічна лягчэй працаваць, наогул хочацца выбрацца з зімовай спячкі і стаць больш актыўнай.

**Сяргей ДУБОВІК, галоўны рэдактар газеты «Веды», прэс-сакратар НАН Беларусі:**

— Насамрэч, часу мне не хапае. Кожны дзень з'яўляюцца новыя справы, якія неабходна вырашаць аператыўна, і пры гэтым ясна. Таму вельмі хацелася б, каб у сутках было мінімум 36 гадзін. Бо акрамя працы трэба больш часу адводзіць для сустрэч з роднымі, сваякамі, сябрамі, і, вядома ж, каханай. Хацелася б пакінуць колькі гадзін і на творчасць. Калі раней быў «сваой», то апошнім часам даводзіцца ўсё больш быць «жаўруком».

**Павел СІНІЦА, менаджар па продажы:**

— Часу мне дастаткова, толькі, бывае, адчуваю, што хачу спаць. У дзень вясновага раўнадзенства я прачнуся раней, чым звычайна. І ўвогуле, трэба ўжо цяпер пачынаць прывыкаць да таго, каб раней працягвацца, а адыходзіць да сну — наадварот, пазней.

**Ірына ПРЫМАК, Вікторыя ЦЕЛЯШУК, Дзмітрый АЛЬФЕР.**

## Мантам павелічэння светлага дня трэба карыстацца. Праўда, яшчэ не панаваў, што зрабілі ў гэты «лішні» час. Магчыма, напішу новую песню ці верш, магчыма, проста адчуваю сябе ішчэлівым чалавекам і мяне наведвае тое пачуццё, акое робіць усіх ішчэлівым чалавек, бо вясна — гэта заўжды святло, жанчыны, каханне, станоўчыя энергетычны ўсплёск... Неждарма ж на гэтыя дні прыпадаюць і самыя светлыя хрысціянскія святы, якія мы з радасцю чакаем.

Так што я проста радуся кожнаму новаму дню — асабліва калі ён будзе святлейшым за папярэдні.

**Аляксей СКАКУН, старшыня СВК «Астрамечава»:**

— На мяне і на дзевянаццаць нашых СВК гэта падзея не аказвае ніякага ўплыву. Мабыць, толькі, калі павелічэнне светлага дня разглядаць з пункту гледжання эканоміі і беражлівасці, каб дарма не паліць святло. А так кожны дзень пэўна ўражае ісці на працу — ці святло трэба, ці яшчэ цёмна. Раніца ў мяне незалежна ад светлага дня пачынаецца а 6-й гадзіне. Патрэбна карміць, даць, сяць...

**Юры РАБАЎ, дырэктар Мінскага заапарка:**

— Для мяне павелічэнне светлага дня — гэта станоўчы момант, бо з'яўляецца больш светлу, а «дадатковы» час магчыма выкарыстаць на адпачынак. Дарэчы, я сёння нават раней, чым заўжды, прачнуўся. Павелічэнне светлага дня паўплывае і на жывёл. У іх пачынаецца сезон размнажэння. Некаторыя птушкі ўжо гняздзяцца.

## ОАО «Белінвестбанк» (Продавец) сумесна з КУП «Мінскі абласны цэнтр ўчета недвiмкостi» праводат адкрыты аўкцыян

по продажэ зданя магазина, об. пл. 199,0 кв.м, расположенного в г. Мядель, ул. Крупской, 8. Начальная цена с НДС — 130 657 282 бел. руб. Площадь земельного участка 0,0760 га. Задаток в размере 10 % от начальной цены перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», МФО 153001357, КУП «Минский областной центр учета недвижимости», УНП 690324015. Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 дней с даты проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 10 календарных дней с даты подписания протокола о результатах аукциона. Объект продается без условий. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится **22.04.2008 г.** в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **21.04.2008 г.** до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326.

Контактный телефон (8017) 224 61 34. Сайт в Интернете: [www.rlt.by](http://www.rlt.by)

Объект	Общая площадь (кв.м)	Адрес	Начальная цена (бел. руб.)	Задаток
Здание с компрессором	51,1	Солигорский район, г.п. Старобин,	6 480 000	10 %
Бензосклад с емкостями, в т.ч. емкости и колонки	49,1	ул. Дригалавична, 1	14 580 000	10 %

Задаток перечисляется на р/с 3012020200010 Октябрьского отделения ОАО «БПС-Банк» МФО 153001357, УНП 690324015 КУП «Минский областной центр учета недвижимости». Объекты продаются без условий. Переход прав на земельный участок будет осуществлен по решению местного исполкома. Оплата за объект должна быть произведена в течение 2 (двух) месяцев в 25 (двадцати пяти) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится **15 апреля 2008 г.** в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, ком. 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **14 апреля 2008 г.** до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326.

Контактный телефон: (8-017) 224 61 34. Наш сайт в Интернете: [www.rlt.by](http://www.rlt.by)

## Годовой баланс ОАО «Би энд Би иншуренс Ко» за 2007 год

ОАО «Би энд Би иншуренс Ко» за 2007 год		220013 г. Минск, ул. Я. Коласа, 38, тел. 209-41-11, 285-76-22	
Лицензия № 02200/0060572, 26.03.04 г. — 26.03.09 г., выд. МФ РБ, УНП 101063229		млн. руб.	
АКТИВ	ПАССИВ		
1	2	3	4
Основные средства	18 378,9	Источники собственных средств, всего	16 977,2
Нематериальные активы	84,0	в том числе:	
Финансовые вложения, всего	4 633,6	уставный фонд	4 556,3
в том числе:		резервный фонд	683,4
инвестиции в дочерние общества	—	добавочный фонд	3 709,4
облигации и другие долговые обязательства	622,9	фонд накопления	2 663,1
прочие финансовые вложения	4 010,7	целевое финансирование	0,8
Долгострахования в страховых резервах	504,4	нераспределенная прибыль прошлых лет	219,9
Дебиторы, всего	18 113,5	нераспределенная прибыль отчетного периода	5 144,3
в том числе:		Страховые резервы и фонды, всего	35 239,6
дебиторская задолженность по операциям страхования, сохранения и перестрахования	193,6	в том числе:	
депо премий по рискам, принятым в перестрахование	—	страховые резервы	29 908,6
дебиторская задолженность (кроме операций страхования, сохранения и перестрахования)	17 919,9	фонд предупредительных (превентивных) мероприятий	5 331,0
Прочие активы, всего	21 073,5	гарантийный фонд	—
в том числе:		Кредиторы, всего	8 213,0
незавершенное строительство	1 362,7	в том числе:	
материальные ценности и затраты	968,1	кредиторская задолженность по операциям страхования, сохранения	2 495,6
денежные средства	18 742,7	кредиторская задолженность по операциям перестрахования	—
Собственные акции (доли)	—	депо премий по рискам, переданным в перестрахование	—
Прочие активы	—	зачтенные средства	3 477,6
Непокрытые убытки прошлых лет	—	кредиторская задолженность (кроме операций страхования, сохранения и перестрахования)	2 239,8
Непокрытые убытки отчетного года	—	Прочие пассивы	2 448,1
БАЛАНС	62 877,9	БАЛАНС	62 877,9

## Отчет о финансовых результатах ОАО «Би энд Би иншуренс Ко» за 2007 год

Наименование показателя		млн. руб.	
1	2	3	4
I. Страхование жизни			
Страхование жизни (премии)	010	—	—
Страхование выплат	020	—	—
Изменения резерва по страхованию жизни (+ или -)	030	—	—
Отчисления фонды	040	—	—
Расходы на ведение дела	041	—	—
Результат от операций по страхованию жизни (+ или -)	050	—	—
II. Страхование иное, чем страхование жизни			
Страховые взносы (премии) — нетто перестрахование	064	58 806,0	—
Изменения резерва незаработанной премии — нетто перестрахование (+ или -)	067	476,7	—
Оплаченные убытки (страховые выплаты), — нетто перестрахование (+ или -)	082	36 509,1	—
Изменение резервов убытков — нетто перестрахование (+ или -)	092	-1 029,3	—
Изменение других технических резервов (+ или -)	100	—	—
Изменение доли страховых резервов (+ или -)	105	—	—
Отчисления в фонд предупредительных мероприятий и гарантийные фонды	120	12 268,6	—
Расходы на ведение дела	121	—	—
Комиссионное вознаграждение и тантёмы по рискам, переданным в перестрахование	121	12,4	—
Комиссионное вознаграждение и тантёмы по рискам, принятым в перестрахование	122	112,5	—
Результат от операций по видам страхования иным, чем страхование жизни (+ или -)	130	6 343,5	—
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II			
Операционные доходы	140	3 660,0	—
Операционные расходы	145	2 110,3	—
Вневыполненные доходы	150	1 384,6	—
Вневыполненные расходы	155	152,0	—
Платежи и расходы, производимые из прибыли	160	—	—
Финансовый результат	157	9 125,8	—
Использование прибыли	158	3 981,5	—
Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного периода (+ или -)	170	5 144,3	—

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской (финансовой) отчетности с выражением безусловно положительного аудиторского мнения

г. Минск

«15» февраля 2008 г.

Директору ОАО «Би энд Би иншуренс Ко» — Медвику Борису Беняминовичу

**Аудиторское лицо:** Открытое акционерное страховое общество «Би энд Би иншуренс Ко» 220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38. Зарегистрировано в Комстражнадзоре при Минфине РБ, едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, УНП 101063229, в качестве налогоплательщика зарегистрировано в Первомайской ИМНС г. Минска.

**Аудиторская организация:** Индивидуальный предприниматель Волкова Алина Константиновна. Место нахождения: г. Минск, ул. Жилинкова, д. 37, к. 47. УНП: 100961335, свидетельство № 0067877 от 4.03.2002 г. выдана администрацией Заводского района г. Минска, специальное разрешение (лицензия) на право осуществления аудиторской деятельности № 02200/0061832 от 15.02.06, выданное Министерством финансов РБ, квалификационный аттестат аудитора № 0000894 от 30.07.2003 года выданный Министерством финансов РБ. Состоит из аудита прилагательной бухгалтерской (финансовой) отчетности Республики Беларусь. «Об аудиторской деятельности» отчеты ОАО «Би энд Би иншуренс Ко» за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Би энд Би иншуренс Ко» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- приложений, предусмотренных нормативными правовыми актами;
- пояснительной записки;
- расчета чистых активов.

Ответственность за подготовку и представление названной бухгалтерской (финансовой) отчетности несет руководство ОАО «Би энд Би иншуренс Ко». Наша обязанность заключается в том, чтобы на основе проведенного аудита выразить мнение о достоверности данной отчетности во всех существенных отношениях и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Республики Беларусь.

Мы провели аудит в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 8 ноября 1994 г. № 3373-ХІІ, в редакции Закона от 25 июня 2007 г. № 240-3;

нормативными правовыми актами, регулирующими отдельные виды деятельности аудируемого лица; исходя из Закона РБ «О бухгалтерском учете и отчетности», Закона «О бюджете РБ на 2007 г.», «Основные положения по составу затрат, включаемых в

Аудит планировался и проводился в соответствии с образцом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился выборочным порядком и включал в себя изучение доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Би энд Би иншуренс Ко», оценку принципов и методов бухгалтерского учета, порядка подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, определение и анализ существенных оценочных значений, применение ОАО «Би энд Би иншуренс Ко».

Мы полагаем, что проведенный аудит достаточные основания для выражения аудиторского мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Би энд Би иншуренс Ко» и соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Би энд Би иншуренс Ко» отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение на 1 января 2008 г. и результата финансово-хозяйственной деятельности за 2007 г.

Аудитор-индивидуальный предприниматель Волкова А.

Курсъ змежных валют, установленные НБ РБ з 26.03.2008 г. (для бн разлікаў)	Курсъ змежных валют для безналичных разлікаў
1 доллар США ..... 2 146,00	Центрабанк РФ
1 еўра ..... 3 385,64	USD ..... 23,5581

Прамая лінія

# ПЕНСІЙНАЯ ТЭМА: «ПРЫВАТНЫЯ» ПРАБЛЕМЫ

На званкі чытачоў адказвае начальнік галоўнага ўпраўлення пенсійнага забеспячэння і сацыяльнага страхавання Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Валянціна Вікенцьеўна КАРАЛЁВА.

**(Заканчэнне. Пачатак у нумарах за 18, 19 сакавіка.)**  
— **Аддажыце, калі ласка, як налічваецца сацыяльная пенсія, ці трэба для яе атрымання мець які-небудзь мінімальны стаж, і ўвогуле, які памер сацыяльнай пенсіі цяпер?**

Воўга Дзмітрыеўна, г. Барысаў

— Сацыяльная пенсія прызначаецца асобам, у якіх няма права на пенсію працоўнаю. А ў сваю чаргу атрымліваць працоўную пенсію могуць грамадзяне, што маюць не менш чым 5-гадовы стаж з выплатаў уноснаў дзяржаўна-сацыяльнага страхавання.

Пасля дасягнення агульнаўсталяванага ўзросту (60 гадоў у мужчын ці 55 гадоў у жанчын) сацыяльная пенсія прызначаецца ў памеры 100 працэнтаў мінімальнага памеру пенсіі па ўзросце. Пры гэтым мінімальны памер пенсіі па ўзросце вызначаны ў 25 працэнтаў бюджэту пражыткавага мінімуму (сёння гэта 50 020 рублёў) і перарасціваецца штокартальна — у сувязі са зменай БПМ.

— **Якой павінна быць мінімальна працоўная пенсія па ўзросце? І другое пытанне. Ці ёсць у нас надбавкі да пенсій інвалідам III групы з дзяцінства?**

Міхаіл Іванавіч САКАЛОЎСКІ, г. Мінск

— Мінімальна працоўная пенсія па ўзросце прызначаецца мужчынам з не менш чым 25-гадовым і жанчынам з не менш чым 20-гадовым стажа. Прычым пры такім стажа і вельмі нізкім (блізкім да нуля) каэфіцыенте заробку мінімальна працоўная пенсія па ўзросце складае на сёння 165 600 рублёў.

І наконт другога пытання. Надбавка да пенсіі па ўзросце інваліда з дзяцінства, інваліднасць якой устаноўлена пажыццёва, незалежна ад групы складае 50 працэнтаў мінімальнай пенсіі па ўзросце, а сёння гэта — 25 020 рублёў.

— **Атрымаць, якую прыбытку атрымлівае чалавек, што дазваляе да 80-гадовага ўзросту? Як разлічваецца гэта прыбытак і ці робіцца з цягам часу ён пераказі?**

Аляксандр Іванавіч ЛАПАТА, Карэліцкі раён

— Асобам, што дасягнулі 80-гадавага ўзросту, прызначаецца надбавка на догляд у памеры 50 працэнтаў мінімальнай пенсіі па ўзросце. Прычым зноў-такі мінімальна пенсія па ўзросце — гэта 25 працэнтаў бюджэту пражыткавага мінімуму. А БПМ, як правіла, змяняецца штокартальна.

Тут жа варта заўважыць, што надбавка на догляд прызначаецца з наступнага месяца з дня святкавання 80-гадавага юбілею па пашпарты. Пры гэтым такая надбавка не выплачваецца інвалідам I групы. Інваліды I групы атрымліваюць надбавку на догляд у памеры 100 працэнтаў мінімальнай пенсіі па ўзросце і пасля дасягнення 80-гадавага ўзросту пастава на другую «даплата» ў іх няма.

— **Ці засталася ў маці, якая выхоўвае дзіця-інваліда, права пайсці на пенсію ў 50-гадовым узросце?**

Марыя Уладзіміраўна КАРАЛЁК, Навагрудскі раён

— Так, пенсія па ўзросце інваліда з дзяцінства прызначаецца асобам, у якіх няма права на пенсію працоўнаю. А ў сваю чаргу атрымліваць працоўную пенсію могуць грамадзяне, што маюць не менш чым 5-гадовы стаж з выплатаў уноснаў дзяржаўна-сацыяльнага страхавання.

— **Калі зыходзіць з Канстытуцыі, усё грамадзяне Беларусі з'яўляюцца роўнымі. Аднак чаму атрымліваецца так, што дзяржслужачыя, ваенныя і астатнія работнікі пры адвольковым стажа маюць абсалютна розныя пенсіі?**

Аляксей Антонавіч, г. Мінск і іншыя чытачы

— Перш-наперш варта заўважыць, што з Асноўнага Закона не вынікае абавязак устаноўлення адвольковых сацыяльных выплатаў для ўсіх. Спраўды, існуюць асаблівасці ў пенсійным забеспячэнні дзяржслужачых і ваеннаслужачых, што тлумачыцца спецыфікай падобных відаў дзейнасці і шэрагам абмежаваных для гэтых катэгорыяў. І, да слова, асаблівы падыход да пенсійнага забеспячэння дзяржслужачых і ваеннаслужачых не з'яўляецца нейкім «вынаходніцтвам» Беларусі — такая практыка ёсць ва ўсіх краінах свету.

— **У 7-гадовым узросце майму сыну вызначылі інваліднасць. Сёлету сыну споўніцца 18, а мне — 50 гадоў. Ці змогу я выйсці на дацэрніноваю пенсію і пры гэтым працягнуць работу?**

Ніна Іванаўна ЛАГАДЗЮК, Столінскі раён

— Зноў-такі, калі вы выхоўвалі сына-інваліда не менш чым 8 гадоў да яго паўналецця і маеце не менш чым 20 гадоў стажа работы, права выйсці на пенсію ў 50-гадовым узросце ў вас будзе. Прычым пасля выхату на пенсію ў гэтым узросце вы па-ранейшаму можаце працаваць.

Праўда, Ніна Іванаўна, нялішне заўважыць, што можна працаваць і адмовіцца ад атрымання пенсіі па ўласным жаданні — у гэтым выпадку будзе павялічваюцца ваш стаж.

— **Цяпер мне 51 год, выхоўваю дачку-інваліда з дзяцінства. Нібыта ўжо я магу выйсці на дацэрніноваю пенсію, але ёсць адна акалічнасць: дакументы аб інваліднасці дзіцяці ў медыцынскіх установах захаваліся толькі за час з 1995 года. Пайсці, як пацвердзіць сваё права на дацэрніноваю пенсію цяпер, тым больш што дзіцяці прызначалася пенсія не па інваліднасці, а па страце карміцеля?**

Лілія Антонаўна АНТАНОВІЧ, Нясвіжскі раён

— Факт выхавання дзіця-інваліда ўстаноўліваецца рашэннем камітэ па прызначэнні пенсіі на падставе дакументаў, якія ўтрымліваюць неабходную інфармацыю, і ў тым ліку — аб часе наступлення інваліднасці. Пры гэтым час наступлення інваліднасці ў дзяцей (калі інваліднасць наступіла раней за зафіксаваную дакументальна да таго, або калі па ўстаноўленне інваліднасці не з'яўлялася) пашырваецца медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіяй паводле запісу органаў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне.

— **Ходзяць чуткі, што ў бліжэйшы час могуць спыніцца выплаты пенсій працоўным пенсіянерам. Гэта праўда?**

Вера Станіславаўна, Лідскі раён

— Не, няпраўда. Вызначаць ніякія новыя ўмовы выплаты пенсій працоўным пенсіянерам у нас не плануецца.

— **Калі зыходзіць з Канстытуцыі, усё грамадзяне Беларусі з'яўляюцца роўнымі. Аднак чаму атрымліваецца так, што дзяржслужачыя, ваенныя і астатнія работнікі пры адвольковым стажа маюць абсалютна розныя пенсіі?**

Аляксей Антонавіч, г. Мінск і іншыя чытачы

— Перш-наперш варта заўважыць, што з Асноўнага Закона не вынікае абавязак устаноўлення адвольковых сацыяльных выплатаў для ўсіх. Спраўды, існуюць асаблівасці ў пенсійным забеспячэнні дзяржслужачых і ваеннаслужачых, што тлумачыцца спецыфікай падобных відаў дзейнасці і шэрагам абмежаваных для гэтых катэгорыяў. І, да слова, асаблівы падыход да пенсійнага забеспячэння дзяржслужачых і ваеннаслужачых не з'яўляецца нейкім «вынаходніцтвам» Беларусі — такая практыка ёсць ва ўсіх краінах свету.



што тлумачыцца спецыфікай падобных відаў дзейнасці і шэрагам абмежаваных для гэтых катэгорыяў. І, да слова, асаблівы падыход да пенсійнага забеспячэння дзяржслужачых і ваеннаслужачых не з'яўляецца нейкім «вынаходніцтвам» Беларусі — такая практыка ёсць ва ўсіх краінах свету.

— **У 2000 годзе, калі былі ўведзены новыя правы разліку каэфіцыенту заробку па формулах «5 з 15 апошніх гадоў», «6 з 16», «7 з 17» і гэтак далей, усё часцей сталі ўзнікаць сітуацыі, калі ў патрэбны перыяд трапляе «перабраваны» час — час, калі ў значнай частцы нашых людзей зменшыліся заробкі і да таго ж бухгалтэрыя не заўсёды рабіла налічэнне сапраўды. У сувязі з гэтым пытанне: ці не больш правільна разлічваць індывідуальны каэфіцыент за ўвесь адрэзак працоўнай дзейнасці?**

— **І другая тэма. Не скарот, што ў аддзелах кадраў многіх арганізацый працуюць не з усім кваліфікацыя спецыялісты, і дакументацыя выдзелае абы як. Чаму б у такіх варунках афармленнем пенсійных дакументаў не заняцца сапраўднымі прафесіяналам — супрацоўнікамі раённых упраўленняў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне?**

Надзея Аляксандраўна КОТАВА, г. Мінск

— Варта нагадаць, што да 1 студзеня 2000 года пенсія вылічалася з заробку за любыя 5 з апошніх 15 гадоў работы незалежна ад перапынкаў. А з 1 студзеня 2000 года штогод пры прызначэнні пенсіі 5-гадовы перыяд, за які ўлічваецца заробак, а таксама 15-гадовы перыяд, з якога ён выбіраўся, стаў павялічваюцца на год — аднак не больш чым да колькасці поўных гадоў адпрацаванага стажа. У прыватнасці, сёлету пенсія вылічваецца з заробку за любыя 14 гадоў запар з апошніх 24 гадоў работы, у 2009 годзе будзе дзейнічаць формула «15 з 25» і г.д. Такім чынам, мы на самай справе паступова набліжаемся да вылічэння пенсіі з заробку за ўвесь перыяд працоўнай дзейнасці. Пры гэтым пераходзіць на разлік каэфіцыента за ўсе гады работы ў адзін момант праблема матэматычна — у такім рэжыме аб'ёмнасць праблема адсутнасці інфармацыі за той ці іншы перыяд.

А зараз наконт другога пытання. Афармленне дакументаў для прызначэння пенсіі спраўды ўскладана на найміальнікам па апошнім месцы работы — работадаўца павінен аформіць усё дакументы на працягу 10 дзён з моманту падачы заявы і перадаць іх у раёнае ўпраўленне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне. І, заўважу, што работадаўца ў пачатку года абавязаны выявіць усё работніцкае ў іх наступным годзе дасягнуць пенсійнага ўзросту і атрымліваць права на пенсію, а таксама загадаць падрыхтаваць усё неабходныя паперы.

— **Атрымаць пенсію як «чырвоны» (артыкул 19) і пры гэтым працягнуць працаваць. У лютым чакаў, што мне, як і іншым, будзе прыбытка да пенсіі ў 6 працэнтаў, аднак на справе та прыбытка склаўся ўсяго 2,4 тыс. рублёў. У чым тут справа?**

Ітакое пытанне. Ці магу я перайсці на іншы від пенсіі і пры гэтым працягнуць работу?

Пётр Сяргеевіч, г. Гомель

— Для грамадзян, інваліднасць якіх звязана з катастрофай на Чарнобыльскі АЭС, існуе асаблівы парадок пераказу пенсій. Пераказі пенсій такім асобам робіцца кожны месяц зыходзячы з сярэдняй зарплаты па краіне за пазамінулы месяц.

Што ж да другога пытання, то варта заўважыць: чалавек, які мае права на некалькі відаў пенсій, можа выбраць адну з іх па ўласным жаданні і пры гэтым атрымліваць пенсію адначасова з зарплатай. Праўда, Пётр Сяргеевіч, лепш за ўсё вам падсіць ў аддзел па сацыяльнай абароне свайго раёна і папрасіць, каб вам разлічылі — ці будзе пераход на іншую пенсію больш выгадным.

— **Матэрыялы «прамой лініі» падрыхтаваў Сяргей ГРЫБ. Фота аўтара.**



матэрыялы «прамой лініі» падрыхтаваў Сяргей ГРЫБ. Фота аўтара.

# Працяг скандалу

## СТВАРАЛЬНІКАЎ «ЖЫВОЙ ЗАСЛОНЫ» ЧАКАЕ ЛАВА ПАДСУДНЫХ

Надзвычайнае здарэнне, якое адбылося на шашы Мінск — Мікашэвічы 2 сакавіка гэтага года, і мела вялікі рэзананс у беларускім грамадстве, «пераўтварылася» ў гучную крымінальную справу.

Нагадаю, што ў той дзень двое супрацоўнікаў ДАІ Кастрычніцкага раёна сталіцы, спрабуючы спыніць п'янага «ліхача», наўмысна ці міхавалі яго на дарозе «жывую заслону»: перагаралі магістральныя цыявільныя аўтамабілі з вадацэлярамі і пасажырамі. Прычым у салоне адной з машын была трохгадовая дзюўчынка. П'яны кіроўца на хуткасці прыкладна 160 кіламетраў

у гадзіню пратараніў «жывую заслону». Толькі па ішчасвай выпадковасці абышося без людскіх ахвяраў.

Тым не менш, паколькі жыццё пяці чалавек было пад пагрозай, Пракуратура Мінскай вобласці правяла праверку.

Паводле звестак упраўлення інфармацыі і сувязяў з грамадскасцю Генеральнай пракуратуры краіны, па выніках праверкі былі ўзбуджаны крымінальныя справы як супраць непасрэднага віноўніка аварыі, так і супраць «даішнікаў». У прыватнасці, паводле высновы абласной пракуратуры, у неправамерных дзеяннях супрацоўнікаў

ДАІ Кастрычніцкага РУУС сталіцы, якія загадалі вадацэляра цыявільныя аўтамабілі ў дарозе, бачны прыкметы службовага злччэнства. Таму супраць «даішнікаў» узбуджана крымінальная справа. Яны падазраюцца ў парушэнні часткі 1 артыкула 424 Крымінальнага кодэкса, які прадагледжвае адказнасць за злччэнне ўладаў альбо службовымі паўнамоцтвамі. Для расследавання крымінальнай справы створана група на чале са старшым следчым па важнейшых справах Пракуратуры Мінскай вобласці. У выдатель, калі віна міліцыянераў будзе даказана, у судзе ім пагражае

штраф ці пазбаўленне волі тэрмінам да 2 гадоў.

Не выпадку з поля зроку пракуратуры і непасрэдна віноўнікі дарожна-транспартнага здарэння, кіроўца таго самага «Фольксвагена», які пратараніў «жывую заслону». За грубае парушэнне Правілаў дарожнага руху супраць Рамана Менцюка таксама узбуджана крымінальная справа. Яны «свеціць» штраф, 2 гады папраўчых работ, абмежаванне ці пазбаўленне волі на такі ж тэрмін, альбо арышт на 6 месяцаў. Расследаванне гэтай справы зоймецца УУС Мінскай вобласці.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

завых воданарвальнікаў, ваннаў і душа. Гэты ж нарматыў для жылль дамоў і кватэр, абсталявання водоправодам без каналізацыі, складае 50 л у суткі, у кватэрах з цэнтралізаваным водазабеспячэннем пры наяўнасці ваннаў з душам — 230 л.

Па спажыванні цеплавой энергіі нарматыў устаноўлены на ўзроўні 0,026 Гкал у мекватэр 20 кв. м агульнай плошчы на кожнага пражываючага.

Нарматыў па спажыванні прыроднага газу, які выкарыстоўваецца ў жылль дамах і кватэрах, пры наяўнасці газавай пліты і цэнтралізаванага гарачага водазабеспячэння складае 8 куб. м у месяц на аднаго чалавека, пры наяўнасці газавай пліты і газавога воданарвальніка — 23 куб. м.

Нарматыўны спажывання паслуг па электразабеспячэнні ў жылль дамах з газавымі плітамі устаноўлены на ўзроўні 360 кВт.гадз у год у сярэднім на чалавека ў жылль дамах з газавымі плітамі. У жылль дамах з электрычнымі плітамі гэты нарматыў складае 720 кВт.гадз, у жылль дамах з плітамі на цвёрдым паліве — 600 кВт.гадз у год у сярэднім на чалавека.

Кала асобай, якім належаць беззвычайныя жылльвыя субсідыі, значна пашыралася з 17 снежня 2007 года згодна з Указам № 638. Калі раней жылльвыя субсідыі прадстаўляліся ў тым выпадку, калі сума платы за ДКП перасягала 25 працэнтаў ад сукуннага даходу сям'і, то цяпер гэты парог зніжаны да 20 працэнтаў для гарадскіх жыхароў і 15 працэнтаў — для сельскіх.

## Ёсць падтрымка. І ёсць грошы

Выплаты адраснай сацыяльнай дапамогі прайдуць без збоў. Як паведамліла намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Марыяна Шчоткіна, на падставе заявак рэгіянаў прынятае рашэнне аб дадатковым выдзеленні на фінансаванне адраснай падтрымкі 39,9 мільярд рублёў.

Калі за ўвесь мінулы год адрасную сацыяльную дапамогу прызначылі на 59 тыс. т. ўжо за студзеня-люты збелета — больш як на 74 тысячы грамадзян краіны. У выніку гэтага, а таксама павелічэння самой «планкі даплаты» да бюджэту пражыткавага мінімуму, даплатаў сутыкнуцца з сітуацыяй, калі гадзавыя сродкі на адрасную падтрымку вычарпалі адрозна п'яць рэгіянаў — Брэсцкая, Віцебская, Гомельская, Гродзенская і Магілёўская вобласці. Таму, адзначыла Марыяна Шчоткіна, дзямі з'явілася рашэнне аб выдзеленні дадатковых сродкаў на гэту праграму.

— **Ітакое пытанне. Ці магу я перайсці на іншы від пенсіі і пры гэтым працягнуць работу?**

Пётр Сяргеевіч, г. Гомель

— Для грамадзян, інваліднасць якіх звязана з катастрофай на Чарнобыльскі АЭС, існуе асаблівы парадок пераказу пенсій. Пераказі пенсій такім асобам робіцца кожны месяц зыходзячы з сярэдняй зарплаты па краіне за пазамінулы месяц.

Што ж да другога пытання, то варта заўважыць: чалавек, які мае права на некалькі відаў пенсій, можа выбраць адну з іх па ўласным жаданні і пры гэтым атрымліваць пенсію адначасова з зарплатай. Праўда, Пётр Сяргеевіч, лепш за ўсё вам падсіць ў аддзел па сацыяльнай абароне свайго раёна і папрасіць, каб вам разлічылі — ці будзе пераход на іншую пенсію больш выгадным.

— **Матэрыялы «прамой лініі» падрыхтаваў Сяргей ГРЫБ. Фота аўтара.**

мадскага парадку. Хоць некаторыя дзюўчыты выказвалі такое жаданне, аднак яны не прайшлі «конкурснага адбору». Тым не менш, патрэба ў «жаночых кадрах» у нас ёсць і, з усім верагодна, што праз некаторы час на вуліцах сталіцы з'явіцца кароўныя вартыя праварадкы.

— **Якія катэгорыі грамадзян больш за іншых дасягаюць клопату патрульна-паставой службы?**

— Найчасцей спакой у сталіцы паруюцца маладыя людзі. Як правіла, гэта асобы без пэўнага занятку. Звычайна іх цягне на «падзеі» пасля ўжывання спіртных напойў. Дарэчы, п'яныя грамадзяне нярэдка сама становячыся і ахвярамі злачынстваў. Таму патрульна-паставыя афіцэры імкунца «прыбраць» гэтых людзей з вуліц: звычайна мы вярзем іх дамоў альбо выклікаем «хуткую». Толькі за мінулы тыдзень мы даставілі да месца жыхарства 119 невяржовых асоб і 89 — перадалі брыгадам «хуткай дапамогі». Зрэдку даводзіцца адвозіць такіх людзей у вышывэрзнік. Часам нас

— **Што датычыцца бойкі на Нямі-некалькіх дзюўчытых выказвалі такое жаданне, аднак яны не прайшлі «конкурснага адбору». Тым не менш, патрэба ў «жаночых кадрах» у нас ёсць і, з усім верагодна, што праз некаторы час на вуліцах сталіцы з'явіцца кароўныя вартыя праварадкы.**

— **Якія катэгорыі грамадзян больш за іншых дасягаюць клопату патрульна-паставой службы?**

— Найчасцей спакой у сталіцы паруюцца маладыя людзі. Як правіла, гэта асобы без пэўнага занятку. Звычайна іх цягне на «падзеі» пасля ўжывання спіртных напойў. Дарэчы, п'яныя грамадзяне нярэдка сама становячыся і ахвярамі злачынстваў. Таму патрульна-паставыя афіцэры імкунца «прыбраць» гэтых людзей з вуліц: звычайна мы вярзем іх дамоў альбо выклікаем «хуткую». Толькі за мінулы тыдзень мы даставілі да месца жыхарства 119 невяржовых асоб і 89 — перадалі брыгадам «хуткай дапамогі». Зрэдку даводзіцца адвозіць такіх людзей у вышывэрзнік. Часам нас

— **Што датычыцца бойкі на Нямі-некалькіх дзюўчытых выказвалі такое жаданне, аднак яны не прайшлі «конкурснага адбору». Тым не менш, патрэба ў «жаночых кадрах» у нас ёсць і, з усім верагодна, што праз некаторы час на вуліцах сталіцы з'явіцца кароўныя вартыя праварадкы.**

# Працяг скандалу

## СТВАРАЛЬНІКАЎ «ЖЫВОЙ ЗАСЛОНЫ» ЧАКАЕ ЛАВА ПАДСУДНЫХ

Надзвычайнае здарэнне, якое адбылося на шашы Мінск — Мікашэвічы 2 сакавіка гэтага года, і мела вялікі рэзананс у беларускім грамадстве, «пераўтварылася» ў гучную крымінальную справу.

Нагадаю, што ў той дзень двое супрацоўнікаў ДАІ Кастрычніцкага раёна сталіцы, спрабуючы спыніць п'янага «ліхача», наўмысна ці міхавалі яго на дарозе «жывую заслону»: перагаралі магістральныя цыявільныя аўтамабілі з вадацэлярамі і пасажырамі. Прычым у салоне адной з машын была трохгадовая дзюўчынка. П'яны кіроўца на хуткасці прыкладна 160 кіламетраў

у гадзіню пратараніў «жывую заслону». Толькі па ішчасвай выпадковасці абышося без людскіх ахвяраў.

Тым не менш, паколькі жыццё пяці чалавек было пад пагрозай, Пракуратура Мінскай вобласці правяла праверку.

Паводле звестак упраўлення інфармацыі і сувязяў з грамадскасцю Генеральнай пракуратуры краіны, па выніках праверкі былі ўзбуджаны крымінальныя справы як супраць непасрэднага віноўніка аварыі, так і супраць «даішнікаў». У прыватнасці, паводле высновы абласной пракуратуры, у неправамерных дзеяннях супрацоўнікаў

ДАІ Кастрычніцкага РУУС сталіцы, якія загадалі вадацэляра цыявільныя аўтамабілі ў дарозе, бачны прыкметы службовага злччэнства. Таму супраць «даішнікаў» узбуджана крымінальная справа. Яны падазраюцца ў парушэнні часткі 1 артыкула 424 Крымінальнага кодэкса, які прадагледжвае адказнасць за злччэнне ўладаў альбо службовымі паўнамоцтвамі. Для расследавання крымінальнай справы створана група на чале са старшым следчым па важнейшых справах Пракуратуры Мінскай вобласці. У выдатель, калі віна міліцыянераў будзе даказана, у судзе ім пагражае

штраф ці пазбаўленне волі тэрмінам да 2 гадоў.

Не выпадку з поля зроку пракуратуры і непасрэдна віноўнікі дарожна-транспартнага здарэння, кіроўца таго самага «Фольксвагена», які пратараніў «жывую заслону». За грубае парушэнне Правілаў дарожнага руху супраць Рамана Менцюка таксама узбуджана крымінальная справа. Яны «свеціць» штраф, 2 гады папраўчых работ, абмежаванне ці пазбаўленне волі на такі ж тэрмін, альбо арышт на 6 месяцаў. Расследаванне гэтай справы зоймецца УУС Мінскай вобласці.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

завых воданарвальнікаў, ваннаў і душа. Гэты ж нарматыў для жылль дамоў і кватэр, абсталявання водоправодам без каналізацыі, складае 50 л у суткі, у кватэрах з цэнтралізаваным водазабеспячэннем пры наяўнасці ваннаў з душам — 230 л.

Па спажыванні цеплавой энергіі нарматыў устаноўлены на ўзроўні 0,026 Гкал у мекватэр 20 кв. м агульнай плошчы на кожнага пражываючага.

Нарматыў па спажыванні прыроднага газу, які выкарыстоўваецца ў жылль дамах і кватэрах, пры наяўнасці газавай пліты і цэнтралізаванага гарачага водазабеспячэння складае 8 куб. м у месяц на аднаго чалавека, пры наяўнасці газавай пліты і газавога воданарвальніка — 23 куб. м.

Нарматыўны спажывання паслуг па электразабеспячэнні ў жылль дамах з газавымі плітамі устаноўлены на ўзроўні 360 кВт.гадз у год у сярэднім на чалавека ў жылль дамах з газавымі плітамі. У жылль дамах з электрычнымі плітамі гэты нарматыў складае 720 кВт.гадз, у жылль дамах з плітамі на цвёрдым паліве — 600 кВт.гадз у год у сярэднім на чалавека.

Кала асобай, якім належаць беззвычайныя жылльвыя субсідыі, значна пашыралася з 17 снежня 2007 года згодна з Указам № 638. Калі раней жылльвыя субсідыі прадстаўляліся ў тым выпадку, калі сума платы за ДКП перасягала 25 працэнтаў ад сукуннага даходу сям'і, то цяпер гэты парог зніжаны да 20 працэнтаў для гарадскіх жыхароў і 15 працэнтаў — для сельскіх.

## Ёсць падтрымка. І ёсць грошы

# ТАЛОНЧЫК ДА ўРАЧА — НЕ ПАНАЦЭЯ...

(Заканчэне. Пачатак на 1-й стар.)

У нашай паліклініцы было праведзена апытанне пацыентаў. Усім мы задавалі пытанне: «З якой мэтай вы прыйшлі на прыём да ўчастковага ўрача?» Высветлілася, што на першым месцы знаходзіцца тэрмін, а на другім — абследаванне дыягназу з усім не пытанні пастаноўкі дыягназу, лячэння і абследавання (на гэты прыйшоў толькі 30–40 працэнтаў ад агульнай колькасці наведванняў), а медыка-сацыяльныя пытанні (узровень лістаў непрацаздольнасці, выпіска, ільготны рэцэпт, аформіць групу інваліднасці, атрымаць накіраванне для санаторна-курортнага лячэння і г.д.). Наш менталітэт сур'ёзна адзінаццаці ад менталітэту жыхароў захадзеўрапейскіх краін, дзе людзі імкнучыся паставіць дыягназ і як мага хутчэй вылучыцца, таму што там сацыяльны статус чалавека напраму залежыць ад стану яго здароўя. А ў нас сёння, як ні сумна гэта канстатаваць, хварэць людзям выгадна. Фактычна чалавек, сядзячы дома, атрымае сваю сярэднямесячную заробатную плату. Дык навошта, скажыце, яму выздараўляцца?

— Я, напрыклад, адношуся да людзей, якія звяртаюцца ў паліклініку толькі ў крайнім выпадку, таму што банальная прастуда суправаджаецца як мінімум выклікам урача дамоў, адным ці двума наведваннямі паліклінікі плюс задачай аналізаў. Магчыма, нам варты было б скарыстацца вопытам некаторых замежных краін, дзе ў хворага з прастудай ёсць законная права проста адляжацца некалькі дзён дома без фармальнага звароту да ўрача. Галоўнае, паведаміць аб гэтым свайму наймільшаму. У нашай краіне, наколькі мне вядома, гэта таксама практыкуецца прыватнымі фірмамі...

— Мяркую, што для беларусаў гэта надзвычай рэвалюцыйны крок. У такім выпадку рэфарма павінна пацвердзіцца са свядомасцю пацыентаў, але сумняваюся, што мы да гэтага гатовыя. Сапраўды, калі прастуда не суправаджаецца ускладненнямі, як з ёй самастойна змагацца. Але менавіта нагляд урача дазваляе папярэдзіць розныя небяспечныя ускладненні. Тым не менш, я мяркую, што калі б паліклінікам забаранілі выдаваць лісты непрацаздольнасці хворым на прастуду, то зусім нямногія сталі б звяртацца з прастудай у паліклініку. А на сёння 80 працэнтаў у структуры часовай непрацаздольнасці займаюць захворванні верхніх дыхальных шляхоў. На мой погляд, трэба зменшыць аплату кароткатэрміновых лістоў непрацаздольнасці (тыдзень-два) удвая, у гэтым выпадку чалавек будзе імкнучыся да выздараўлення, наколькі знізіцца яго сацыяльны статус. Я не маю на ўвазе цяжкія захворванні ці траўмы — там, безумоўна, трэба захаваць сацыяльную падтрымку.

— Як, на ваш погляд, ці хапае ва ўчастковага ўрача сёння часу для зносінаў з пацыентам?

там? І ці заўсёды апраўдвае сябе талонная сістэма? — На першым прыёме ва ўрача-тэрапеўта адводзіцца 15 хвілін. Але на практыцы гэты нарматыў нерэальна выканаць. Хоць бы таму, што ўкамплектаванасць урача, што на першым месцы знаходзіцца тэрмін, а на другім — абследаванне дыягназу з усім не пытанні пастаноўкі дыягназу, лячэння і абследавання (на гэты прыйшоў толькі 30–40 працэнтаў ад агульнай колькасці наведванняў), а медыка-сацыяльныя пытанні (узровень лістаў непрацаздольнасці, выпіска, ільготны рэцэпт, аформіць групу інваліднасці, атрымаць накіраванне для санаторна-курортнага лячэння і г.д.). Наш менталітэт сур'ёзна адзінаццаці ад менталітэту жыхароў захадзеўрапейскіх краін, дзе людзі імкнучыся паставіць дыягназ і як мага хутчэй вылучыцца, таму што там сацыяльны статус чалавека напраму залежыць ад стану яго здароўя. А ў нас сёння, як ні сумна гэта канстатаваць, хварэць людзям выгадна. Фактычна чалавек, сядзячы дома, атрымае сваю сярэднямесячную заробатную плату. Дык навошта, скажыце, яму выздараўляцца?

Акрамя таго, нагрузка на ўчастковых урачоў напраму залежыць ад уроставай структуры насельніцтва ў зоне абслугоўвання паліклінікі. У дзюх сталічных паліклініках даследваліся нагрузкі на ўчастковых тэрапеўтаў. У зоне абслугоўвання першай паліклінікі непрацаздольнага насельніцтва было менш за 10 працэнтаў, а ў іншай — больш як 30 працэнтаў. Высветлілася, што ў другой паліклініцы пацыентаў з цяжкімі хранічнымі захворваннямі, адзінаццаці ад менталітэту жыхароў захадзеўрапейскіх краін, дзе людзі імкнучыся паставіць дыягназ і як мага хутчэй вылучыцца, таму што там сацыяльны статус чалавека напраму залежыць ад стану яго здароўя. А ў нас сёння, як ні сумна гэта канстатаваць, хварэць людзям выгадна. Фактычна чалавек, сядзячы дома, атрымае сваю сярэднямесячную заробатную плату. Дык навошта, скажыце, яму выздараўляцца?

Трэба зменшыць аплату кароткатэрміновых лістоў непрацаздольнасці (тыдзень-два) удвая, у гэтым выпадку чалавек будзе імкнучыся да выздараўлення, наколькі знізіцца яго сацыяльны статус.

часу (летам — менш, зімой — больш). Я лічу, што нашым людзям вельмі панашаваць: калі пацыент пазваніў у паліклініку і выклікаў урача, той абавязкова да яго прыйдзе. Па першым патрабаванні і бясплатна... Праблема заключаецца ў тым, што ў нас не існуе крытэрыяў для выкліку ўрача дамоў. Мы аналізавалі абгрунтаванасць хатніх візітаў, і высветлілі, што толькі 0,3 працэнтаў усіх выклікаў суправаджаюцца накіраваннем на шпітальнае лячэнне. А ў 68 працэнтах стан пацыентаў дазваляў ім прыйсці ў паліклініку на прыём. Але навошта ісці ў паліклініку і сядзець у чарзе, каб выпіска, скажам, ільготны рэцэпт? Прасцей выданаў лісты непрацаздольнасці ўчастковых тэрапеўтаў. А гэта азначае, што толькі на дыспансырызцыю кожнаму тэрапеўтаў трэба адводзіць штодня 3,5 гадзіны, што абсалютна немагчыма. Таму было створана асобнае аддзяленне прафілактыкі, дзе галоўны аб'ём работ (усе скрынінгавыя, лабараторныя, інструментальныя да-

судаў) і ўвогуле змяняе род прафесійных заняткаў. Да таго ж за апошнія чатыры гады з Беларусі з'ехалі 2 працэнты медыкаў. — Вячаслаў Іванавіч, а колькі часта вышлі пацыенты каарыстаюцца Кнігай заўваг і прапановаў? — Даволі часта, праўда, на існае, пераважна большасць запісаў носяць падзячны характар. Часта заўваг тычацца адсутнасці тых ці іншых спецыялістаў. Мы не маем права адмовіць пацыента ў выдачы Кнігі заўваг і прапановаў, але хачу зазначыць, што многія пытанні маглі б вырашыцца непасрэдна на месцы, калі б пацыенты звярнуліся да загалючна аддзялення і да кіраўніцтва паліклінікі. Вельмі сумна, да медыцыны ў нас ставяцца як да сферы паслуг. Есць спажываць, а ёсць выкажываць — медперсонал. І ўсе разважваюць толькі пра абавязкі медыцынскіх работнікаў. Але што, цікава, робяць для захавання здароўя самі пацыенты? Паглядзім, з якімі лічбамі па ахове насельніцтва дыспансырызцыяй мы выйдзем на канец гэтага года. Якая колькасць нашых пацыентаў скарыстаюцца ўнікальнай магчымаасцю прайсці алгуд свайго арганізма? Для нас вельмі важна, каб да нас прыйшлі тыя людзі, якія ўжо шмат гадоў не тралююць у поле увагі медыкаў. Менавіта для іх, у першую чаргу, і задумвалася дыспансырызцыя...

Гутарку вядуць Надзея НІКАЛАЕВА.

судаў) і ўвогуле змяняе род прафесійных заняткаў. Да таго ж за апошнія чатыры гады з Беларусі з'ехалі 2 працэнты медыкаў. — Вячаслаў Іванавіч, а колькі часта вышлі пацыенты каарыстаюцца Кнігай заўваг і прапановаў? — Даволі часта, праўда, на існае, пераважна большасць запісаў носяць падзячны характар. Часта заўваг тычацца адсутнасці тых ці іншых спецыялістаў. Мы не маем права адмовіць пацыента ў выдачы Кнігі заўваг і прапановаў, але хачу зазначыць, што многія пытанні маглі б вырашыцца непасрэдна на месцы, калі б пацыенты звярнуліся да загалючна аддзялення і да кіраўніцтва паліклінікі. Вельмі сумна, да медыцыны ў нас ставяцца як да сферы паслуг. Есць спажываць, а ёсць выкажываць — медперсонал. І ўсе разважваюць толькі пра абавязкі медыцынскіх работнікаў. Але што, цікава, робяць для захавання здароўя самі пацыенты? Паглядзім, з якімі лічбамі па ахове насельніцтва дыспансырызцыяй мы выйдзем на канец гэтага года. Якая колькасць нашых пацыентаў скарыстаюцца ўнікальнай магчымаасцю прайсці алгуд свайго арганізма? Для нас вельмі важна, каб да нас прыйшлі тыя людзі, якія ўжо шмат гадоў не тралююць у поле увагі медыкаў. Менавіта для іх, у першую чаргу, і задумвалася дыспансырызцыя...

Гутарку вядуць Надзея НІКАЛАЕВА.

судаў) і ўвогуле змяняе род прафесійных заняткаў. Да таго ж за апошнія чатыры гады з Беларусі з'ехалі 2 працэнты медыкаў. — Вячаслаў Іванавіч, а колькі часта вышлі пацыенты каарыстаюцца Кнігай заўваг і прапановаў? — Даволі часта, праўда, на існае, пераважна большасць запісаў носяць падзячны характар. Часта заўваг тычацца адсутнасці тых ці іншых спецыялістаў. Мы не маем права адмовіць пацыента ў выдачы Кнігі заўваг і прапановаў, але хачу зазначыць, што многія пытанні маглі б вырашыцца непасрэдна на месцы, калі б пацыенты звярнуліся да загалючна аддзялення і да кіраўніцтва паліклінікі. Вельмі сумна, да медыцыны ў нас ставяцца як да сферы паслуг. Есць спажываць, а ёсць выкажываць — медперсонал. І ўсе разважваюць толькі пра абавязкі медыцынскіх работнікаў. Але што, цікава, робяць для захавання здароўя самі пацыенты? Паглядзім, з якімі лічбамі па ахове насельніцтва дыспансырызцыяй мы выйдзем на канец гэтага года. Якая колькасць нашых пацыентаў скарыстаюцца ўнікальнай магчымаасцю прайсці алгуд свайго арганізма? Для нас вельмі важна, каб да нас прыйшлі тыя людзі, якія ўжо шмат гадоў не тралююць у поле увагі медыкаў. Менавіта для іх, у першую чаргу, і задумвалася дыспансырызцыя...

Гутарку вядуць Надзея НІКАЛАЕВА.

## Інфарм-укол

### Вучымся прымаць вітаміны

Вясной асабліва адчуваецца агульная млявасць, санлівасць, дрэнны настрой і раздражняльнасць. Многія спрабуюць не дапусціць падобных сімптомаў і прыбгаюць да ўжывання бялагічна актыўных дабавак, вітаміна-мінеральных комплексаў. Без іх ежа засвойваецца горш, хварэюць больш і жывяць карацей. Многія нашы хваробы і праблемы выкліканы дэфіцытам аднаго ці некалькіх вітамінаў. Ужываць скору — недахоп вітаміну С, В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, В<sub>6</sub>, В<sub>12</sub>, А. Скуру высыпаюць — дэфіцыт В<sub>2</sub>, РР, А. Слабыя валасы — В<sub>5</sub>, Р, А. Млявасць — В<sub>1</sub>, В<sub>6</sub>. Зніжэнне апетыту — А, В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, В<sub>6</sub>, В<sub>12</sub>. Бяссонніца — В<sub>2</sub>, РР. Успрымальнасць да інфекцый — А, С. Раздражняльнасць і неспакой — С, В<sub>1</sub>, В<sub>12</sub>, РР, Н. Праблемы са зрокам — А, В<sub>2</sub>, В<sub>6</sub>. Частыя расстройствы страўніка — В<sub>12</sub>, РР, А. Лёгка ўтвараюцца сінякі — Р. Кроватачынасць дзяснаў — С, В<sub>6</sub>, РР.

Перадзраўваць прыродныя вітаміны немагчыма. За выключэннем двух — А і D. Першым можна атруціцца, можа з'явіцца сухасць і сверб скуры, галаўны боль, млявасць, рвота. Для прыхранення атручэнні — болі ў суставах і ксяцях, бяссонніца. Калі пастаянна зложываецца маркоўнікам сокам, можна нашкодзіць пачыноў. Пры атручэнні вітамінам D узнікае рахтак. Моцная смага, сутаргі. Расце ціск, радзее пульс. Пры хранічным атручэнні магчыма затрымка развіцця. У тых, хто пастаянна і без перапынку п'е полівітаміны, павышаецца рызыка ўтварэння камяняў у арганізме, устанавілі вучоныя Інстытута геранталогіі (Расія). Каб прадухіліць гэта, вучоныя прапануюць наступную схему: прымаць вітаміны 5–7 дзён, пасля на 2–3 павялічыць ужыванне п'ітной вады да 2 літраў. Пасля 5–7 дзён — адначасна: ні вітамінаў, ні лішняй вады. Такі цыкл паўтараць 3–4 разы.

Святлана БАРЫСЕНКА.

## Кава супраць інфаркту міякарда

Ужыванне да 4 кубкаў кавы ў дзень не толькі не вядзе да развіцця сардэчна-сасудзістых захворванняў, але і змяншае рызыку інфаркту міякарда. Да такой высновы прыйшлі расійскія кардыёлагі, якія правалі шэраг даследаванняў уплыву кафейну на развіццё хвароб сэрца.

У прыватнасці 3–4 кубкаў кавы ў дзень нават выратоўваюць ад развіцця інфаркту міякарда. У той жа час ужыванне звыш 7 кубкаў гэтага напоя ў дзень павышае рызыку смерці ад захворванняў сардэчна-сасудзістых сістэм. А працяглае ужыванне 5 і больш кубкаў — павышае рызыку развіцця захворванняў. Кафейна супраць вядзе да каротчасовага павышэння ціску, аднак толькі ў людзей, якія яе не ужываюць. У аматараў кавы павышэння ціску пасля ўтрымання гадзіны ўжывання кафейну не адбылася ўвогуле. Тлумачыцца гэта тым, адначасна з узбуджэннем сэрца і сасудаў пад уплывам кафейны расшыраюцца сасуды галаўнога мозгу, сэрца, нырака, аднак звужаюцца сасуды ў брушнай поласці.

Людзям, якія пакутуюць на артэрыяльную гіпертанзію, кардыёлагі раяць піць каву з асцярожнасцю. У тых, хто спалучае каву з алкаголем і курэннем, рызыка развіцця гіпертаніі павышаецца на 35–60 працэнтаў. Акрамя таго, кафейна здольна стымуляваць сакрэцыю страўнікавага соку, што з аднаго боку, можа прывесці да захворванняў страўніка і кішчэніка, а з іншага, павышае апетыт і ў выніку суправаджаецца павышэннем масы цела, а гэта шкодна для сэрца.

Ужыванне кавы на працягу доўгага часу ва ўзросце да 60–65 гадоў зніжае рызыку развіцця хваробы Паркінсона на 30 працэнтаў і аддаляе ўзнікненне е сімптомаў на 10 гадоў. Акрамя таго, кава, чырвоная віно і рэгулярная фізічная нагрузка, паводле слоў экспертаў, здольныя знізіць рызыку ўзнікнення хваробы Альцгеймера.

Алена КРАВЕЦ.

## Столькі не выпіць...

Як паведаміў карэспандэнту «Звязды» начальнік аддзялення інфармацыі і грамадскай сувязі ГУЭС Мінгарвыканкама Аляксандр Ластоўскі, у гаражы прыватнага дома па другому Енісейскаму завулку было знойдзена і канфіскавана 510 літраў гарэлкі «Неміраў-Пшанічна» без акцызных марак нашай краіны. Кошт канфіскацыі ацэньваецца ў суму каля 25 мільянаў рублёў.

Яксяць напояў у праваахоўніцтва не выклікае ніякага сумнення. А вось тое, што на тавары былі толькі ўкраінскія акцызы — ужо з'яўляецца парушэннем. Аператыўнікі спадзяюцца ўстанавіць канал пастаўкі нелегальнага спіртнага. Не пазайздросціш і гаспадару гаража: штрафныя санкцыі тут прадуладжваюцца вельмі «балючыя» — да 100 базавых велічын.

У сталіцы на тэрыторыі гаражнага кааператыва Мінскага гарнізона ў двух гаражах быў выяўлены «гарачынішчы» тавар вытворчасці Балгарыі, Малдова і Расіі. Гаражы арандаваў, а таксама займаўся рэалізацыяй і захоўваннем алкаголю 40-гадовай непрацоўнай мічаніна. Дарчы, каньяк, віно і гарэлка, знойдзеныя тут, таксама не мелі акцызных марак Беларусі. Нелегальнага прадукцыя, а гэта — 4023 бутэлек, агульным аб'ёмам 3700 літраў на суму каля 80 мільянаў рублёў канфіскавана. Арандатар — у ізалятары.

Ігар ГРЫШЫН.



...і на спартыўную паліцоўку.

## Рэпарцёр атрымаў заданне...

# ...НАБЫЦЬ АДЗЕННЕ З «ДРУГІХ РУК», альбо Як мы апрааналіся ў сэксанд-хэндзе

Пакажыце нам чалавека, якому не хочацца выглядаць прыгожа і стыльва? Іншая справа, што магчыма і для гэтага ёсць не ва ўсіх. Дастаткова зайсці ў магазін, на вітрыне якога ўбачыў модныя джынсы — і выйдзеш з яго з апушанай галавой, бо «аубойскія штаны» каштуюць столькі, што трох твайх разам узятых стывендэй не хопіць. Можна, безумоўна, паспрабаваць адкаладаць грошы на моднае адзенне (пры гэтым мыцца без мыла і хадзіць пешшу, як у свой час Ламаносаў), каб раз на год дазволіць сабе разгуляцца — набыць сукенку ці шапачку ў буціўку... Але з любой сітуацыі ёсць, як мінімум, два выйсці. Адно з іх мы знайшлі — накіраваліся ў бліжэйшы... second hand. Прымяраць на сябе вопратку, якая да гэтага ўжо вісела ў шафе якога-небудзь іншаземца.

Хто б мог уявіць! Як аказалася, толькі за тыдзень у адным, сярэднім па плошчы сталічным сэксанд-хэндзе распрадаецца тона вопраткі. Літаральна так, бо большасць такіх рэчываў набываецца менавіта на вагу. Кілаграм, няма розніцы, бялізна гэта будзе ці дзіцячыя паўзункі, і паня-дзелак каштуе больш за 30 000, у нядзелью — каля васьмі тысяч. І гэта зразумела, бо на пачатку тыдня прапануюцца вялікі асартымент, а напрыканцы ўсё больш-менш прыстойнае разбіраць. Меншасць адзення прадаецца звычайным шляхам. Дарчы, нельга казаць, што кошт у гэтай цэнавой групе такі ўжо танны — напрыклад, штаны могуць прадавацца за 60 тысяч, майка — 20 тысяч. За тыя ж грошы можна набыць, калі пашукаць, і новыя рэчы, на распродажах.

Аднак перш чым трапіць на паліцы магазіна, спецыяльныя прадпрыемствы, дабрачынныя арганізацыі збіраюць ці набываюць абутак, жаночую і мужчынскую вопратку, нават дзіцячыя цацкі ў Германіі, Італіі, Ірландыі, Вялікабрытаніі і іншых краінах. За мяжой існуе таксама сістэма — здаць, да прыкладу, 10 кілаграмаў стара-шасці такіх рэчываў — атрымаў 20–30 працэнтаў сідкі ў якой-небудзь мабільнай краме ці кігарні. Людзі там не толькі пунктуальныя, але і практычныя, і таму, натуральна, вагонам вьзвуч зда-ваць свае старыя рэчы дзеля такой халывы.

Пасля санітарнай апрацоўкі (мэнавіта танды вопратка набывае спецыфічны пах) усё сабраныя рэчы запакуюваць у цюкі вагой 100–150 кілаграмаў.

Ці НАБЫВАЛІ ВЫ АДЗЕННЕ У СЭКСАНД-ХЭНДЗЕ? **Саша ВАРЛАМАЎ, дызайнер адзення, мастацкі кіраўнік Цэнтра часовага стылю і моды БДУ, аўтар праекта «Мільн моды»:**

— Не, Наошты мне патрэбна чужое адзенне? Апрацацы ў сэксанд-хэндзе было модна ў 60–я гады. Туды з'явілася новая мадэльзёжная субкультура — хіпі. Яна не толькі прадыманс-травала пратэст агульнапрынятай маралі, але і змяніла касцюм-тройку на пераважна ношаныя джынсы і майкі. Я — не хіпі. Не люблю насіць тое, сам не носыў усё, таму большую частку адзення раблю сабе сам. Безумоўна, трыхацвяты маечкі можна проста пачыці і купіць. А ўсё астатняе лепш шыць. Карыстаючыся магчымаасцю нашай лёгкай прамысловасці, перакананы, можна ствараць літаральна шэдэўры.

**Тамара ЛІСЦІЦКА, тэлеведучая:** Адразу скажу, што да адзення стаўлюся спакойна, без фанатызму. Але нягледзячы на гэта, убачыла аднойчы ў сэксанд-хэндзе вязаныя пальчаткі, на кожным пальцы якіх былі выяўлены мордачка зьвіркоў, не ўтрымалася і купіла. Там жа знайшла фірмовыя рэперскія джынсы для сына. Насамрэч, у сэксанд-хэндзе магчыма знайсці шмат якасных і рарытэтных рэчываў, толькі для гэтага патрэбна ведаць месцы і мець час. А апошняга ў мяне якраз і не хапае.

**Алёна ПАПОВА, баер, спецыяліст fashion-PR:** «Ніколі. Любая вопратка, якую хто-небудзь насіў, утрымлівае энергетыку гаспадары. Я хачу б, каб у майх рэчах была толькі мая ўласная энергетыка. Але, бясспрэчна, кожны сама-стойна вырашае, дзе і ў што апрацацца. Пераканана, што па-кушч «чужыя» рэчы будуць карыстацца попытам, датуль будуць існаваць сэксанд-хэндзі і «блшышчыя» кірмашы.

**Іван АЙПЛАТАЎ, дызайнер:** — Гадую шасці таму купіў у сэксанд-хэндзе рарытэтную сукенку для таго, каб паглядзець тэхналогію яе пашыў. Набываў незвычайныя раманы, цікавыя рэчы, у тым ліку ручной работы, для дэкаратыўных мэтай, для пастаноўкі кліпаў. Але ніколі не набываў у сэксанд-хэндзе вопратку для сябе. Лічу, што неабходна-насць рухае светам, у мяне ж няма такой неабходнасці.



...на пляж.



...на спатканне.

Организация:  
**ОАО «СЛУЦКИЙ САХАРОРАФИНАДНЫЙ КОМБИНАТ»**  
Вид деятельности: производство сахара  
Организационно-правовая форма: частная  
Орган управления: КОНЦЕРН «БЕЛГОСПИЦПРОМ»  
Единица измерения: млн. рублей  
Адрес: 223610 г. Слуцк, ул. Голубяченко, 6, тел. 801795 46802 (код)  
Банковские реквизиты эмитента ОАО «Белгоспроббанк», г. Слуцка, код 921, р/с 3012200810018

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2007 год

АКТИВ	Коды строк	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	71329	76514
Нематериальные активы	120	16	12
Доходные вложения в материальные ценности	130	5421	4797
Вложения во внеоборотные активы	140	1531	19855
в том числе: незавершенное строительство	141	488	9491
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	78297	101178
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы и затраты	210	155495	119779
в том числе: сырье, материалы и другие активы	211	31284	19352
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство и полуфабрикаты	213	1071	316
расходы на реализацию	214	726	1176
готовая продукция и товары для реализации	215	89372	64664
товары отгруженные	216	31096	31720
выполненные этапы по незавершенным работам	217		
расходы будущих периодов	218	1946	2551
прочие запасы и затраты	219		
Налоги по приобретенным активам	220	1035	1409
Дебиторская задолженность	230	17859	8099
в том числе: покупатели и заказчики	231	7487	
поставщики и подрядчики	232	4500	4133
разных дебиторов	233	300	372
ИТОГО по разделу II	234	5972	3594
Расчеты с кредиторами	240		
в том числе: по вкладам в уставный фонд	241		
прочие	242		
Денежные средства	250	5613	1620
в том числе: денежные средства на депозитных счетах	251	4420	1000
Финансовые вложения	260	392	467
Прочие оборотные активы	270	6	6
ИТОГО по разделу II	280	180400	131380

# Лідскі хлебазавод Добры прадукт ды настойлівае праб'юць сабе дарогу

Калі паспрабаваць акрэсліць найбольш важныя клопат спецыялістаў Лідскага хлебававоду, то, напэўна, гэты клопат можна падаць так: заўсёды ў пошуку спажываўцаў, у пошуку гандлёвых партнёраў, і зусім не па той прычыне, што апошняе шэраг лідскіх хлебававодовых прадуктаў (усё якая называецца лідскімі хлебававодавымі прадуктамі) — вельмі добра запатрабаваныя, яны вызначаюцца разнастайным сучасным асартыментам і высокай якасцю. І пра ўсё гэта будзе сказана далей), — проста сучасныя тэндэнцыі ў харчаванні ўяўляюць не на карысць хлебававоду. Усім увогуле. Вось які цікавыя даныя прывялі на Лідскім хлебававоде. Калі ў рэспубліцы ў 1995 годзе выкапілі 1037 тысяч тон хлебававодавых прадуктаў, то ў 2005 годзе ўжо ўсяго 661 тысячу тон. Сярэдніх спажываных хлебававодавых прадуктаў зменшылася ў рэспубліцы за гэты перыяд з 279 грамаў да 186, сярэднядушоўна — са 101,9 да 67,8 грама. Зразумела, адбылося пераарыентаванне харчовага кошыка на карысць іншых прадуктаў, і гэта, увогуле, няблага. Словам, такія вольныя гандлёвыя тэндэнцыі. Але вось лідскія хлебававоды, нягледзячы на тую ж тэндэнцыю, за ўвесь гэты перыяд нават павялічылі выпуск сваіх хлебававодавых прадуктаў. Як гэта ўдалося? Пра іншыя фактары — крыху ніжэй. А разам з тым, як ужо зразумела, неаблага працуе на самім хлебававоде, трэба быць на пастаяннай трывалай сувязі са спажываўцамі.

— Канкурэнцыйны сярэд вытворцаў хлебававодавых прадуктаў сёння можа, найбольш жорстка, чым дзе-небудзь яшчэ, — адзначае эканаміст па гандлі і маркетынгу Лідскага хлебававода Ана-

толь Арлоў, — прычым колькасць канкурэнтаў пастаянна расце. Безумоўна, наша прадпрыемства з'яўляецца лідарам у раёне па вытворчасці хлебававодавых прадуктаў. Але разам з тым у самым горадзе налічваецца некалькі шэраг фірмаў і гандлёвых дамоў, кафе, рэстаранаў, якія таксама п'юць хлеб і кандытарскія вырабы. А акрамя гэтага, на асноўны рынак сваёй горады — у раён вядуць свае хлебававодавыя прадукты хлебававодны райспажывтаваіства з Бярозаўкі, Шчучына, які таксама прадпрыемства Гомельскага хлебававоду, Гроднахлебпрама, Мінскахлебпрама...

І сапраўды, канкурэнты — безліч. І, увогуле, даволі добраахвотна прымая іх лідскі рынак, чаго, аднак скажаць пра рынку іншых горадаў у дачыненні да лідскага хлебававодавых прадуктаў. Часам нават забараняць прымашы. Нават у Мінскай вобласці. Не тое, што не падабаецца гэта прадукцыя непасрэдна пакупнікам — так скажаць, абавязкова пераарыентаванне харчовага кошыка на карысць іншых прадуктаў, і гэта, увогуле, няблага. Словам, такія вольныя гандлёвыя тэндэнцыі. Але вось лідскія хлебававоды, нягледзячы на тую ж тэндэнцыю, за ўвесь гэты перыяд нават павялічылі выпуск сваіх хлебававодавых прадуктаў. Як гэта ўдалося? Пра іншыя фактары — крыху ніжэй. А разам з тым, як ужо зразумела, неаблага працуе на самім хлебававоде, трэба быць на пастаяннай трывалай сувязі са спажываўцамі.

— Канкурэнцыйны сярэд вытворцаў хлебававодавых прадуктаў сёння можа, найбольш жорстка, чым дзе-небудзь яшчэ, — адзначае эканаміст па гандлі і маркетынгу Лідскага хлебававода Ана-



Добры канкурэнтаздольнасці лідскіх хлебававодавых прадуктаў, пэўна, на іх садыжніцтва, тое, што тут пастаянна клапаціцца пра належавае тэхнічнае аснашчэнне сваёй вытворчасці. Напрыклад, тут паказалі новую аўтаматызаваную машыну з праграмным кіраваннем, у якой закладкі сыравіны, дазваляюць розным кампанентам, час запуску — поўнаасоўна аўтаматызаваць. Такіх машын на прадпрыемстве — тры з пяці, якія яно мае. Як падкрэсліваюць тут, на іх асноўная нагрузка, а з цягам часу, як зробіць грошы, памяняць на такія ж прагрэсіўныя машыны і астатнія. Не абыходзіць тэхнічнае абнаўленне і лабараторыю хлебававода, для якой набалі пырыбыры для вызначэння якасці мукі і шчас абсталяванне. Як падкрэсліваюць на хлебававоде, не тання яно каштуе, але яго набываць апраўдана. Абсталяванне для лабараторыі набыта падчас падрыхтоўкі хлебававода да сертыфікацыі па сістэме ХАСП. Працуе на хлебававоде і абсталяванне, якое аб'яўляе хлебававоду прадукцыю ў пэўны.

Хлебававодная прадукцыя — не з шэрагу той, з якой абавязкова прывабіцца на экспарт. Ды і нялёгка гэта зрабіць. А лідскае — спрабуецца. «Трэба ж валоту зарабляць», — даводзіць тут. Не так даўно спецыялісты Лідскага хлебававода апынуліся ў маскоўскай выставы кірмашу, якую арганізавалі тут спецыяльна для лідскіх прадпрыемстваў. Гэту выставу кірмаш так і называлі «Ліда-ргіён». «Спадабаліся масквічанам наш хлеб «Бардзінінскі» (ён — смачнейшы, чым у іх, і лепш захоўваецца) і хлеб «Лідскі» з сухафруктамі і іншымі віды нашай прадукцыі», — адзначаюць на заводзе.

А эканаміст па гандлі і маркетынгу Анатоль Арлоў дадае: «Трэба паўсюдна актыўна працаваць па пашырэнні рынку. Тым больш, і прапагандаваць ёсць шчас. Іван БАРАНОўСкі, УНП 500172774.

## Дзе льецца Нёман сэрбракрылы...

На жывапісным берэзе Нёмана, непадалёк ад Гродна, жыл і працавалі мастакі з Украіны, Польшчы, Расіі, Беларусі. Іх усіх сабраў там міжнародны пленэр «Гродна — дарог скрыжаванне».

Гасцей з Расіі больш прыцягнулі барочныя помнікі Гродзеншчыны. У той час, як польскія аўтары засяродзіліся на асабістым успрыманні камерных куточкаў прыроды ці гарадскіх вулак. А мясцовыя мастакі скіравалі свае погляды ў гісторыю горада ды Беларусі. Арганізатары пленэра, сярэд якіх і Гродзенскі гарадзянін, могуць быць задаволены: мастакі дэкавалі, што Гродна — выдатнае месца для сустрач, дзе заўсёды ёсць чым здзівіць гасцей. Падсумаваннем працы стала і агульнае палатно, дзе кожны з удзельнікаў намаляваў сваё «я». І, безумоўна, выстая, якая ў Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва ў Мінску будзе доўжыцца да 23 сакавіка.

Ларыса ЦІМОШЫК.

## Усмійнемся!

Сімпазіум навукоўцаў па паранармальным з'явах. Аздін распавадае:

- Бачыў інішпалеянец!
- У зале:
- Падумаш, іх усе бачылі.
- Другі:
- Бачыў снежнага чалавека!
- Зала:
- Падумаш, яго таксама ўсе бачылі.
- Трэці:
- Бачыў чалавека, які не любіць піва.
- Зала:
- Проч адгтулі! Шарпата нам не месца на сур'ёзным навуковым мерапрыемстве!



### СЕННЯ

Першая квадра 14—20 сакавіка. Месяц у сузор'і Дзевы.

Мінск — 6.11 18.23 12.12  
Віцебск — 6.01 18.13 12.12  
Магілёў — 6.02 18.13 12.11  
Гомель — 5.58 18.10 12.12  
Гродна — 6.26 18.38 12.12  
Брэст — 6.27 18.39 12.12

Надвор'е на заўтра

Віцебск: +3...+5°C  
Мінск: -5...-3°C  
Магілёў: -4...-2°C  
Гродна: -2...+4°C  
Брэст: -2...+4°C  
Гомель: -2...+4°C

Абавязачні:

- німа прыкметных геамагнітных узрушэнняў
- новаліць геамагнітнае узрушэнне
- малая геамагнітнае бура

20 сакавіка

1888 год — 120 гадоў таму вучоны-прыродазнаўца Якуб Наркевіч-Едка ў сваім маітнку Наднёман на тэрыторыі сённяшняга Узленскага раёна) пабудавалі першую тэраэралагічную станцыю — першую на Беларусі.

1948 год — апошняе пасяджэнне Кантрольнага савета саюзнікаў зафіксавала падзел акупаванай Германіі на дзве часткі: неўзабаве на захадзе Германіі будзе аб'яўлена аб утварэнні ФРГ, а на ўсходзе — у процівагу — ГДР.

«Валікае, дужае і магутнае не мае той перавагі, як пличотнае і слабое».

Лао-Цзы, старажытнакітайскі філосаф.



## ФАРМАТНЁМ

### Паміж чалавекам і стварэннем

У Мінску з 20 па 23 сакавіка ў чарговы раз пройдзе эксклюзіўны паказ фільмаў у рамках праекта «КІНАФармат 4x4». Кінадрама «Нямы свет» створана сумесна кінамаістрамі Мексікі, Францыі і Нідэрландаў. Пастаноўку фільма па сваёму сцэнарыю ахвочыіў рэжысёр Карлас Райгадас. Сем'янін Іохан, менавіт па веравызнанні, жыве па законах Госпада. Аднойчы ён парушае адну з галоўных заповядаў і праблабодзіць. Што чакае яго цяпер — кара нябесная або дараванне? Каханне Іохана да Марыны становіцца ў фільме полем бітвы боскага і д'ябальскага.

Запамінальныя вобразы галоўных герояў ствараюць у карціне Якаб Клаасен і Элізабет Фер. Стужка намінавалася на «Залатую пальмавую галіну», а таксама ўдастоена прызга журы Канскага МКФ.

У ШІА анжта каедыа «10 крокаў да поспеху». Аўтар сцэнарыя і рэжысёр-пастаноўшчык — Брэд Зільберлінг.

...Галівудскі ветэран у панашанай футбольнай супермаркеце дзесьці на краі свету. Ён даўно не здзімаў, а пагадзіўшыся на сумніўны праект, выпадкова апынуўся тут без трыаў і сродкаў сувязі. На касе хуткага абслугоўвання працуе мексіканка Скарлет, яна дапамагае нудалай зорцы дабрацца да дома. Герой коцяцца па пустынным стапе, сярэд таных забягавалак і фургоных пасяленняў. Ён вучыць яе радасцам жыцця, а яна паказвае яму, дзе купіць больш танную футбольку, і ўсю дарогу, куючынся ў промях аранжавага сонца, яны пачынаюць складаць спісы з дзясці пунктаў «што я люблю» і «што я ненавіджу». У фільме здымаліся Морган Фрыман, Пас Вегэ, Джаана Хіл, Аляксандра Берарды, Эн Дудэ.

Кінамаграфісты Вялікабрытаніі і Новай Зеландыі перадаюць на суд глядачоў фантастыка-драматычны бавік «Ідэальнае стварэнне».

...Трыста гадоў людзі і вампіры жылі побач. І воль аднойчы смяротны вірус з тайнай урадавай лабараторыі выраваў на свабоду і заразіў аднаго з вампіраў вар'яцтвам. І гэта пагражае прывесці да крывавай бойкі паміж людзьмі і вампірамі.

Пастаноўку карціны паводле сваёга сцэнарыя ахвочыіў рэжысёр Глен Стэндрынг. У галоўных ролях заняты Дуграй Скот, Сафрон Бэроўз, Леа Грэгары, Скот Уікс.

У Паўднёвай Карэі створана драматычная каедыа «Я — кібарг, але гэта нармальна». Рэжысёр-пастаноўшчык — Пак Чан-Вук.

Насельніцтва Чан-в'яраў Ян-Гун вырашыла, што яна — кібарг. Кібаргі жывуць на батарэйках, ім не трэба есці рыс. Таму дзятчынкі і не есць, а падзараджаюцца ад радыёпрыёмніка.

І насуперак намаганням персаналу худзее на вачах, можа нават памерці ад зніслення. І памерла б, каб не таварыш па няшчасці Ёль Сун, які вырашыў, што ён прафесійны злодзей і можа выкрасці чалавечую індывідуальнасць. А калі ўмее выкрасці, значыць, умее і вярнуць — ён і верне дзятчынкі Ян-Гун здольнасць есці рыс ды яшчэ і падзарадзіць батарэйкі каханнем. У ролях: Лім Сун Ён, Чой Хі Джын, Кім Бен Он.

Фільм з вялікім поспехам быў паказаны на МКФ у Берліне і Ганконгу, а таксама на Фестывалі азіяцкага кіно ў Давіле.

Раман КОСЦІН.

## ШАЙБУ, ШАЙБУ!

### БЕЛАРУСЫ ЗАМАХНУЛІСЯ НА КУБАК ГАГАРЫНА

Зарас самы час параваяцца на тэму, што ж стане чэмпіёнам краіны па хакеі, бо ўдзельнікі паўфіналу ўжо вядомыя, значыць, ужо можна рабіць нейкія прагнозы. Аднак не меншую, калі не скажаць, што большую цікакасць бальшычыкаў выклікае стварэнне Кантынэнтальнай хакейнай лігі (КХЛ) і пытанне, ці будзе ўдзельнічаць у ёй беларуская каманда.

Новы турнір, які стартуе восенню, павінен замяніць расійскую суперлігу. КХЛ ужо называюць еўрапейскім аналагам наймацвейшай лігі планеты — НХЛ. Па задуме арганізатараў, у КХЛ будуць удзельнічаць каманды не толькі з постсаветскай прасторы, але і з Заходняй Еўропы. Цікава, што яны будуць спаборавацца за Кубак ...Гагарына, уручаць які плануецца акрамя ў Дзень касманавіцкі, 12 красавіка. Уздзел беларусаў у новым турніры пад сумненнем не ставіцца. Гэта даказала прысутнасць на паэдэжні ў Маскве, дзе абмяркоўвалі рэгламент КХЛ, дэлегацыі нашай краіны на чале са старэйшым Федэрацыйнага хакея Беларусі Уладзімірам Навумавым.

Ён ужо заявіў расійскай прэсе, што марыць, каб у будучым у КХЛ былі прадстаўлены ажно чатыры беларускія каманды. Праўда, Уладзімір Навумаў пакуль не гатовы назваць дакладную дату, калі ж наша

дзятчынкі дабіюць у лізе. У інтэрв'ю інтэрэт-выданню Sports.ru кіраўнік ФХРБ паведаміў, што верагоднасць удзелу беларусаў у першым розыгрышы КХЛ складае 50 працэнтаў, бо ў Мінску няма арэны змяшчальнасцю 5500 глядачоў, ды і за некалькі месяцаў да старту турніру цяжка сабраць годную каманду. Тое, што гэта будзе менавіта новы клуб, спецыяльна створаны пад КХЛ, карэспандэнту «Звязды» паведаміў генеральны скартатр ФХРБ Сяргей Ганчароў. Ён заўважыў, што «мы будзем удзельнічаць у КХЛ, бо перакананыя ў гэтым праекце». Паводле слоў Сяргея Ганчарова, цяпер вядзецца аналіз п'яносу і мінуўша дэлегаваная каманды ад Беларусі ў КХЛ і разглядаецца праштара, але і з Заходняй Еўропы. Цікава, што яны будуць спаборавацца за Кубак ...Гагарына, уручаць які плануецца акрамя ў Дзень касманавіцкі, 12 красавіка. Уздзел беларусаў у новым турніры пад сумненнем не ставіцца. Гэта даказала прысутнасць на паэдэжні ў Маскве, дзе абмяркоўвалі рэгламент КХЛ, дэлегацыі нашай краіны на чале са старэйшым Федэрацыйнага хакея Беларусі Уладзімірам Навумавым.

Ён ужо заявіў расійскай прэсе, што марыць, каб у будучым у КХЛ былі прадстаўлены ажно чатыры беларускія каманды. Праўда, Уладзімір Навумаў пакуль не гатовы назваць дакладную дату, калі ж наша

дзятчынкі дабіюць у лізе. У інтэрв'ю інтэрэт-выданню Sports.ru кіраўнік ФХРБ паведаміў, што верагоднасць удзелу беларусаў у першым розыгрышы КХЛ складае 50 працэнтаў, бо ў Мінску няма арэны змяшчальнасцю 5500 глядачоў, ды і за некалькі месяцаў да старту турніру цяжка сабраць годную каманду. Тое, што гэта будзе менавіта новы клуб, спецыяльна створаны пад КХЛ, карэспандэнту «Звязды» паведаміў генеральны скартатр ФХРБ Сяргей Ганчароў. Ён заўважыў, што «мы будзем удзельнічаць у КХЛ, бо перакананыя ў гэтым праекце». Паводле слоў Сяргея Ганчарова, цяпер вядзецца аналіз п'яносу і мінуўша дэлегаваная каманды ад Беларусі ў КХЛ і разглядаецца праштара, але і з Заходняй Еўропы. Цікава, што яны будуць спаборавацца за Кубак ...Гагарына, уручаць які плануецца акрамя ў Дзень касманавіцкі, 12 красавіка. Уздзел беларусаў у новым турніры пад сумненнем не ставіцца. Гэта даказала прысутнасць на паэдэжні ў Маскве, дзе абмяркоўвалі рэгламент КХЛ, дэлегацыі нашай краіны на чале са старэйшым Федэрацыйнага хакея Беларусі Уладзімірам Навумавым.

Ён ужо заявіў расійскай прэсе, што марыць, каб у будучым у КХЛ былі прадстаўлены ажно чатыры беларускія каманды. Праўда, Уладзімір Навумаў пакуль не гатовы назваць дакладную дату, калі ж наша

дзятчынкі дабіюць у лізе. У інтэрв'ю інтэрэт-выданню Sports.ru кіраўнік ФХРБ паведаміў, што верагоднасць удзелу беларусаў у першым розыгрышы КХЛ складае 50 працэнтаў, бо ў Мінску няма арэны змяшчальнасцю 5500 глядачоў, ды і за некалькі месяцаў да старту турніру цяжка сабраць годную каманду. Тое, што гэта будзе менавіта новы клуб, спецыяльна створаны пад КХЛ, карэспандэнту «Звязды» паведаміў генеральны скартатр ФХРБ Сяргей Ганчароў. Ён заўважыў, што «мы будзем удзельнічаць у КХЛ, бо перакананыя ў гэтым праекце». Паводле слоў Сяргея Ганчарова, цяпер вядзецца аналіз п'яносу і мінуўша дэлегаваная каманды ад Беларусі ў КХЛ і разглядаецца праштара, але і з Заходняй Еўропы. Цікава, што яны будуць спаборавацца за Кубак ...Гагарына, уручаць які плануецца акрамя ў Дзень касманавіцкі, 12 красавіка. Уздзел беларусаў у новым турніры пад сумненнем не ставіцца. Гэта даказала прысутнасць на паэдэжні ў Маскве, дзе абмяркоўвалі рэгламент КХЛ, дэлегацыі нашай краіны на чале са старэйшым Федэрацыйнага хакея Беларусі Уладзімірам Навумавым.

Ён ужо заявіў расійскай прэсе, што марыць, каб у будучым у КХЛ былі прадстаўлены ажно чатыры беларускія каманды. Праўда, Уладзімір Навумаў пакуль не гатовы назваць дакладную дату, калі ж наша

дзятчынкі дабіюць у лізе. У інтэрв'ю інтэрэт-выданню Sports.ru кіраўнік ФХРБ паведаміў, што верагоднасць удзелу беларусаў у першым розыгрышы КХЛ складае 50 працэнтаў, бо ў Мінску няма арэны змяшчальнасцю 5500 глядачоў, ды і за некалькі месяцаў да старту турніру цяжка сабраць годную каманду. Тое, што гэта будзе менавіта новы клуб, спецыяльна створаны пад КХЛ, карэспандэнту «Звязды» паведаміў генеральны скартатр ФХРБ Сяргей Ганчароў. Ён заўважыў, што «мы будзем удзельнічаць у КХЛ, бо перакананыя ў гэтым праекце». Паводле слоў Сяргея Ганчарова, цяпер вядзецца аналіз п'яносу і мінуўша дэлегаваная каманды ад Беларусі ў КХЛ і разглядаецца праштара, але і з Заходняй Еўропы. Цікава, што яны будуць спаборавацца за Кубак ...Гагарына, уручаць які плануецца акрамя ў Дзень касманавіцкі, 12 красавіка. Уздзел беларусаў у новым турніры пад сумненнем не ставіцца. Гэта даказала прысутнасць на паэдэжні ў Маскве, дзе абмяркоўвалі рэгламент КХЛ, дэлегацыі нашай краіны на чале са старэйшым Федэрацыйнага хакея Беларусі Уладзімірам Навумавым.

## Спонсар «Чэлсі» падтрымае беларускі хакей

Кампанія Samsung Electronics, што ўжо 10 гадоў з'яўляецца сусветным алімпійскім партнёрам, а таксама спансэруе знакамітую футбольную каманду «Чэлсі», стала афіцыйным партнёрам Федэрацыйнага хакея Беларусі.

— Хакей — самы папулярны від спорту ў Беларусі, які лічыцца дынамічна развіваюцца, — заявіў кіраўнік прадстаўніцтва кампаніі Samsung у Беларусі Іон Джэй Чан. — Мы перакананыя, што наша актыўнае супрацоўніцтва будзе спрыяць поспехам беларускіх хакеістаў на сусветных чэмпіянатах.

Паводле заўвагі генеральнага менеджара зборных Беларусі Святаслава Кісёлева, «калі такая сусветная вядомая кампанія звярнула ўвагу на развіццё беларускага хакея, значыць, у зборнай нашай краіны склаўся добры імідж». Ён таксама выказаў спадзяванне, што «матэрыяльная падтрымка ад Samsung стане стымулам для беларусаў нараджаць зававаць медалі, якія ў нашым багажы яшчэ не было».

Ірына АНАТАВА.

## Годовой баланс ОАСО «Пенсионные гарантии» за 2007 год

220013 г. Минск, ул. Я. Коласа, 38/16, к.3. Лицензия № 02200/0060625, 19.12.2003 г. — 19.12.2008 г. выдана МФ РБ. УНП 806000061 млн. руб.

АКТИВ		ПАССИВ	
1	2	3	4
<b>Основные средства</b>	—	<b>Источники собственных средств, всего</b>	<b>1 669,9</b>
<b>Нематериальные активы</b>	<b>4,5</b>	в том числе: уставный фонд	1 156,0
<b>Финансовые вложения, всего</b>	<b>1 064,1</b>	резервный фонд	44,3
в том числе:	—	добавочный фонд	0,3
инвестиции в дочерние общества	—	фонд накопления	19,8
инвестиции в другие организации	—	фонд потребления	—
облигации и другие долговые обязательства	1 064,1	целевое финансирование	—
прочие финансовые вложения	—	нераспределенная прибыль прошлых лет	394,5
<b>Доля перестраховщиков в страховых резервах</b>	—	<b>Страховые резервы и фонды, всего</b>	<b>2 403,5</b>
<b>Дебиторы, всего</b>	<b>0,2</b>	в том числе: страховые резервы	2 403,5
по операциям страхования, страхования и перестрахования	—	фонд предупредительных (превентивных) мероприятий	—
депо премий по рискам, принятым в перестраховании	—	гарантийный фонд	—
дебиторская задолженность (кроме операций страхования, страхования и перестрахования)	0,2	<b>Кредиторы, всего</b>	<b>0,4</b>
в том числе:	—	в том числе:	—
кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	—	кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	—
<b>Прочие активы, всего</b>	<b>3 094,4</b>	кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	—
в том числе: незавершенное строительство	1 0,4	материальные ценности и затраты	—
материальные ценности и затраты	—	депо премий по рискам, переданным в перестрахование	—
денежные средства	3 004,0	заемные средства	—
собственные акции (доли)	89,4	кредиторская задолженность (кроме операций страхования, страхования и перестрахования)	0,4
прочие активы	—	<b>Непокрытые убытки прошлых лет</b>	<b>89,4</b>
<b>Непокрытые убытки прошлых лет</b>	—	<b>Прочие пассивы</b>	<b>89,4</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>4 163,2</b>	<b>БАЛАНС</b>	<b>4 163,2</b>

## Отчет о финансовых результатах ОАСО «Пенсионные гарантии» за 2007 год

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период
1	2	3
<b>I. Страхование жизни</b>		
Страховые взносы (премии)	010	1,9
Страховые выплаты	020	199,1
Изменения резерва по страхованию жизни (+/-)	030	-16,4
Отчисления в фонды	040	—
Расходы на ведение дела	041	0,1
<b>Результат от операций по страхованию жизни (+ или -)</b>	<b>050</b>	<b>-14,2</b>
<b>II. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в раздел I</b>		
Операционные доходы	140	385,3
Операционные расходы	145	2,3
Внебюджетные доходы	150	—
Внебюджетные расходы	155	—
Финансовый результат	157	37,1
Использование прибыли	158	76,7
<b>Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного периода (+ или -)</b>	<b>170</b>	<b>55,0</b>

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской (финансовой) отчетности с выражением безусловного положительного аудиторского мнения

«18» февраля 2008 г. Директору ОАСО «Пенсионные гарантии» Беловой Наталье Михайловне

**Аудируемое лицо:** Открытое акционерное страховое общество «Пенсионные гарантии». Зарегистрировано приказом Министерства финансов РБ № 1244 от 14.10.2002 г., УНП 806000061, в качестве налогоплательщика зарегистрировано в Первомайском ИМНС г. Минска. Индивидуальный предприниматель Волчкова Алина Константиновна: Место нахождения: г. Минск, ул. Жилиновича, д. 37, кв. 47; УНП: